

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вучэбна-метадычнае аб'яднанне па гуманітарнай адукацыі

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Першы намеснік Міністра адукацыі
Рэспублікі Беларусь

_____ А. Г. Бахановіч

Рэгістрацыйны № _____

УВОДЗІНЫ Ў ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

**Прыкладная вучэбная праграма па вучэнай дысцыпліне
для спецыяльнасцей:**

- 6-05-0232-01 Беларуская філалогія,
6-05-0232-02 Руская філалогія,
6-05-0232-05 Класічная філалогія

УЗГОДНЕНА

Старшыня Вучэбна-метадычнага
аб'яднання па гуманітарнай адукацыі
_____ А. Г. Прахарэнка

УЗГОДНЕНА

Начальнік Галоўнага ўпраўлення
прафесійнай адукацыі Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь
_____ С. М. Пішчоў

УЗГОДНЕНА

Прадзетар па навукова-метадычнай
рабоце Дзяржаўной установы адукацыі
«Рэспубліканскі інстытут вышэйшай
школы»

_____ І. У. Цітовіч

Эксперт-нормакантралёр

Мінск 2024 г.

СКЛАДАЛЬNIКІ:

Лук'янава Т. В. – дацэнт кафедры тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства філагічнага факультета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета, кандыдат філагічных навук, дацэнт;

Марозава Т. А. – загадчык кафедры тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства філагічнага факультета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета, кандыдат філагічных навук, дацэнт

РЭЦЭНЗЕНТЫ:

Кафедра беларускай філагогії Установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» (пратакол № 3 ад 12.03.2024, загадчык кафедры – Садоўская А. С., кандыдат філагічных навук, дацэнт);

Мішчанчук І. М. – загадчык кафедры беларускай і замежнай літаратуры Установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», кандыдат філагічных навук, дацэнт

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ Ў ЯКАСЦІ ПРЫКЛАДНАЙ:

Кафедрай тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства філагічнага факультета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета (пратакол № 7 ад 14.02.2024 г.);

Навукова-метадычным саветам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета (пратакол № 6 ад 29.02.2024 г.);

Навукова-метадычным саветам па філагічных спецыяльнасцях Вучэбна-метадычнага аб'яднання па гуманітарнай адукацыі (пратакол № 2 ад 02.04.2024 г.)

Адказны за рэдакцыю: Лук'янава Т. В.

Адказны за выпуск: Лук'янава Т. В.

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Прыкладная вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне «Уводзіны ў літаратуразнаўства» распрацавана для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 6-05-0232-01 Беларуская філалогія, 6-05-0232-02 Руская філалогія, 6-05-0232-05 Класічная філалогія ў адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарту агульнай вышэйшай адукацыі і прыкладных вучэбных планаў гэтых спецыяльнасцей.

Студэнты валодаюць пэўнымі пазнаннямі з гісторыі літаратуры (найперш беларускай і рускай) і тэорыі літаратуры, атрыманымі ў сярэдняй школе. Ва ўніверсітэце, дзякуючы дысцыпліне «Уводзіны ў літаратуразнаўства», адбываеца сістэматызацыя гэтых познанняў, значнае іх паглыбленне і пашырэнне. Праграма, абапіраючыся на ранейшыя веды, у той жа час пераасэнсоўвае некаторыя палажэнні і катэгорыі або, наадварот, вяртае ім першапачатковое тлумачэнне, імкнецца асобныя паняцці літаратуразнаўства падаць у новай інтэрпрэтацыі ў адпаведнасці з дасягненнямі сучаснай навукі пра мастацкую літаратуру. Веды, атрыманыя па ўводзінах у літаратуразнаўства, раскрываюць перад студэнтамі ўвесь спектр галоўных і дапаможных літаратуразнаўчых дысцыплін, а таксама садзейнічаюць больш глубокаму і арганічнаму засваенню курсаў гісторыі айчыннай і замежнай літаратур. Разам з тым вучэбная дысцыпліна «Уводзіны ў літаратуразнаўства» – своеасаблівы трамплін да дысцыпліны «Тэорыя літаратуры», што вывучаецца на старэйшых курсах і ў яшчэ большай ступені арыентавана на дыскусійныя праблемы тэорыі і метадалогіі. Дадзеная праграма, змяшчаючы неабходныя тыповыя палажэнні, не імкнецца набыць жорсткі імператыўны характар. Тым больш, што літаратуразнаўчая тэрміналогія змяняеца не толькі з часам, але і мае неадназначнасць у розных навуковых школах.

Мэта вучэбнай дысцыпліны «Уводзіны ў літаратуразнаўства» – пазнаёміць студэнтаў з асновамі літаратуразнаўчай навукі, яе навукова-тэрміналагічным апаратам.

Задачы вучэбнай дысцыпліны:

- сістэматызаваць і паглыбіць атрыманыя ў школе веды па тэорыі літаратуры, дапамагчы студэнтам пераасенсаці некаторыя палажэнні і катэгорыі, асобныя паняцці літаратуразнаўства падаць у новай інтэрпрэтацыі ў адпаведнасці з дасягненнямі сучаснай навукі пра мастацкую літаратуру;
- якасна павялічыць аб'ём паняційнага інструментарыя, неабходнага для вывучэння гісторыі літаратур;
- сформіраваць разуменне арганізацыі мастацкага твора як структурнага аб'яднання элементаў зместу і формы;

– навучыць практицы цэласнага і выбарачнага аналізу літаратурна-мастацкага твора.

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны «Уводзіны ў літаратуразнаўства» фарміруюцца наступная базавая прафесійная кампетэнцыя:

Характaryзаваць асноўныя тэарэтычныя паняцці, звязаныя з эстэтыкай і паэтыкай літаратурнага твора.

У выніку засваення вучэбнай дысцыпліны «Уводзіны ў літаратуразнаўства» студэнт павінен

ведаць:

– асноўныя тэарэтычныя паняцці, звязаныя з эстэтыкай і паэтыкай літаратурнага твора, літаратурным працэсам;

– сістэму літаратуразнаўчых дысцыплін і іх сувязі з іншымі гуманітарнымі навукамі і дапаможнымі галінамі літаратуразнаўства;

– спецыфічныя асаблівасці эпасу, лірыкі і драмы як родаў літаратуры, вершаванай і празаічнай формы выказвання, асноўныя складнікі стылю пісьменніка;

умець:

– вызначаць асноўную ідэйную накіраванасць, тэматыку, праблематыку, пафас літаратурнага твора;

– разглядаць літаратурны твор у арганічным адзінстве яго зместу і формы;

– вызначаць асаблівасці стылю пісьменніка, супастаўляць творчыя індывідуальнасці розных мастакоў слова;

– аналізаваць літаратурны твор, выяўляць яго вартасці і магчымыя недахопы;

валодаць:

– комплексам сучасных тэарэтыка-літаратурных тэрмінаў і паняццяў, асноўнымі прынцыпамі аналізу літаратурных твораў, неабходнымі для глыбейшага спасціжэння гісторыка-літаратурных дысцыплін, напісання курсавых, семінарскіх і дыпломных работ па літаратуре.

У рамках адукацыйнага працэсу па дадзенай вучэбнай дысцыпліне студэнт павінен набыць не толькі тэарэтычныя і практичныя веды, уменні і навыкі па спецыяльнасці, але і развіць свой каштоўнасна-асобасны, духоўны патэнцыял, сформіраваць якасці патрыёта і грамадзяніна, готовага да актыўнага ўдзелу ў эканамічнай, вытворчай, сацыяльна-культурнага і грамадскага жыцця краіны.

Прыкладная вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне «Уводзіны ў літаратуразнаўства» разлічана на 108 вучэбных гадзін з іх: аўдыторных – 52 гадзіны, у тым ліку: лекцыі – 30 гадзін, практичныя заняткі – 22 гадзіны.

Рэкамендуюцца форма прамежкавай атэстацыі – экзамен.

ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН

№ п/п	Назва раздзела, тэмы	Колькасць аўдыторных гадзін		
		Усяго	Лекцыі	Практычныя заняткі
1	2	3	4	5
1	Раздел 1. Літаратуразнаўства як наука	6	6	
1.1.	Сістэма ведаў пра літаратуру	2	2	
1.2.	З гісторыі літаратуразнаўства	2	2	
1.3.	Метадалагічныя праблемы літаратуразнаўства	2	2	
2	Раздел 2. Эстэтыка літаратуры	14	8	6
2.1.	Агульнае і рознае ў мастацка-эстэтычным і навуковым пазнанні жыцця	4	2	2
2.2.	Мастацтва і грамадскае жыццё	4	2	2
2.3.	Літаратура як від мастацтва	6	4	2
3	Раздел 3. Паэтыка	24	12	12
3.1.	Паэтыка як навуковая дысцыпліна. Літаратурныя роды, віды, жанры	4	2	2
3.2.	Літаратурны твор як мастацкае цэлае. Змест і форма. Змест твора і яго кампаненты	4	2	2
3.3.	Вобразны свет твора. Спосабы характарыстыкі і сродкі стварэння тыповага вобраза-персанажа	4	2	2
3.4.	Асновы вершазнаўства	8	4	4
3.5.	Стыль мастацкага твора	4	2	2
4	Раздел 4. Тэорыя літаратурнага працэсу	8	4	4
4.1.	Разуменне літаратурнага працэсу	4	2	2
4.2.	Літаратурныя сувязі. Мастацкі пераклад	4	2	2
Усяго		52	30	22

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Раздел 1. ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА ЯК НАВУКА

Тэма 1.1. СІСТЭМА ВЕДАЎ ПРА ЛІТАРАТУРУ

Сутнасць ведаў пра літаратуру. Літаратуразнаўства як філалагічная навука пра сутнасць, своеасаблівасць, гістарычныя заканамернасці развіцця, соцыякультурную ролю і прынцыпы аналізу мастацкай літаратуры. Абгрунтаванне самастойнасці і паўнавартаснасці літаратуразнаўства як асобнай навукі, якая мае ўласны *прадмет* даследавання, сваю *тэрміналогію* і *методыку* даследавання. Сувязь яго з іншымі гуманітарнымі навукамі – мовазнаўствам, эстэтыкай, фалькларыстыкай, гісторыяй, філософіяй, мастацтвазнаўствам, журналістыкай, культуралогіяй, псіхалогіяй.

Галоўныя галіны літаратуразнаўства.

Гісторыя літаратуры і яе раздзелы: аўтаразнаўства, гісторыя нацыянальных літаратур, гісторыя рэгіянальных літаратур, гісторыя сусветнай літаратуры. *Тэорыя літаратуры* як своеасаблівая «матэматыка літаратуры» і яе раздзелы: эстэтыка літаратуры, паэтыка, тэорыя літаратурнага працэсу, літаратуразнаўчая метадалогія. *Літаратурная крытыка* і яе раздзелы: тэорыя крытыкі, гісторыя крытыкі. Узаемасувязь паміж галоўнымі галінамі літаратуразнаўства. М. Чарнышэўскі і І. Франко пра агульнае і рознае ў тэорыі і гісторыі літаратуры, гісторыі літаратуры і літаратурнай крытыцы. Літаратурная крытыка як памежнае звязно паміж літаратуразнаўствам і мастацкай літаратурай. Крытык як пісьменнік.

Дапаможныя галіны літаратуразнаўства.

Палеаграфія, археаграфія, літаратурнае архівазнаўства, краязнаўства, крыніцазнаўства. Бібліятэказнаўства і бібліографазнаўства. Гісторыяграфія і храналогія. Кнігазнаўства. Тэксталогія, яе сутнасць і задачы.

Асобныя ўнутрыгаліновыя і міжгаліновыя напрамкі сучаснага літаратуразнаўства. Сутнасць і задачы *вершазнаўства, перакладазнаўства, кампаратывістыкі, герменеўтыкі, функцыянальнага літаратуразнаўства, псіхалогіі творчасці*.

Тэма 1.2. З ГІСТОРЫІ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

Зараджэнне ведаў пра літаратуру ў працах філосафаў і мысляроў старажытных Індыі, Кітая, Грэцыі, Рыма. Погляды на літаратуру і мастацтва Платона (427–347 гг. да н. э.), Аристоцеля (384–322 гг. да н. э.), Гарацыя (I ст. да н. э.). Увага да пытанняў, звязаных з гісторыяй і тэорыяй літаратуры ў часы Сярэдневякоўя, Адраджэння і Асветніцтва. «Паэтычнае мастацтва» француза Н. Буало (1674) як кодэкс палажэнняў класіцызму, яго крытыка ў працах нямецкага асветніка Г. Э. Лесінга «Лаакаон» (1766) і «Гамбургская драматургія» (1769). Узнікненне ў XVIII ст. літаратуразнаўства як асобнай навукі, канчатковае выдзяленне яго з філософіі . Развіццё тэарэтыка-літаратурнай думкі ў XVIII–XIX ст. у працах Д. Дзідро, М. Ламаносава, І. Канта, Г. Гегеля, рускіх рэвалюцыйных дэмакратаў (В. Бялінскі, М. Дабралюбаў, М. Чарнышэўскі), І. Франко і інш. Уклад літаратуразнаўцаў

XIX і XX стст., у тым ліку вучоных-славістаў (А. Патабня, А. Весялоўскі, Д. Ліхачоў, В. Жырмунскі, М. Бахцін, Ю. Лотман, М. Гаспараў і інш.), у развіццё навукі пра літаратуру. Вядучыя беларускія літаратуразнаўцы (Ф. Скарына, Я. Карскі, М. Багдановіч, М. Гарэцкі, А. Луцкевіч, В. Ластоўскі, Я. Барычэўскі, М. Ларчанка, А. Адамовіч, В. Каваленка, І. Ралько, У. Гніламёдаў, М. Мушынскі, А. Лойка, А. Яскевіч і інш.) і іх асноўныя літаратуразнаўчыя працы.

Тэма 1.3. МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

Вытокі гэтых праблем у гісторыі сусветнай эстэтычнай думкі і літаратурна-мастацкай крытыкі, абумоўленасць іх разуменнем сутнасці, паходжання, гістарычнага развіцця і грамадскага значэння мастацтва слова. Уплыў філософскіх канцэпцый на літаратуразнаўчую метадалогію. Адрозненне метадалогіі навуковага пошуку ад методыкі аналізу літаратурных з'яў.

Галоўныя прынцыпы аналізу мастацкіх твораў: эстэтычны, гістарызму, сістэмнасці, цэласнасці, паяднання аналізу з сінтэзам.

Асноўныя навуковыя напрамкі і школы ў літаратуразнаўстве XIX–XX ст.ст. (міфалагічная, культурна-гістарычнай, псіхалагічнай, фенаменалагічнай школы, біяграфічны, параўнальна-гістарычны, фармальны, сацыялагічны метады і інш.). Аналіз мастацкай літаратуры метадамі сацыялогіі, гісторыі, культуралогіі, псіхалогіі, лінгвістыкі, семіётыкі, кібернетыкі і яго недастатковасць. Суадносіны дэтэрмінізму і іманентнасці пры вывучэнні мастацкай літаратуры. Праблема цэласнага аналізу літаратурнага твора.

Гістарычнай зменлівасць літаратуразнаўчых паняццяў (тэрмін «эпіграма» ў Старажытнай Грэцыі і ў Новы час, паняцці «паэзія», «літаратура» ў XIX ст. і цяпер і г. д.), мнагзначнасць некаторых тэрмінаў («драма» як род і від літаратуры, «верш» як рымічна арганізаваны спосаб маўлення і як вершаваны твор і г. д.). Неадэкатнасць разумення асобных тэарэтыка-літаратурных тэрмінаў рознымі даследчыкамі мастацкай літаратуры («метад», «напрамак», «від», «жанр» і г. д.).

Праблемы вывучэння гісторыі і тэорыі літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе Рэспублікі Беларусь. Падрыхтоўка літаратуразнаўчых кадраў, месца іх працы. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі («Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя» ў 4-х тамах, 5-і кнігах; «Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей» у 4-х тамах; біябібліографічны даведнік «Беларускія пісьменнікі» ў 6-і тамах; Поўныя зборы твораў М. Багдановіча ў 3-х тамах і Янкі Купалы ў 9-і тамах, 10-і кнігах і інш.).

Раздел 2. ЭСТЭТЫКА ЛІТАРАТУРЫ

Тэма 2.1. АГУЛЬНАЕ І РОЗНАЕ Ў МАСТАЦКА-ЭСТЭТЫЧНЫМ І НАВУКОВЫМ ПАЗНАННІ ЖЫЦЦЯ

Прадмет і аб'ект мастацкага і навуковага познання (мадэлявання) рэчаіснасці. Чалавек як прадмет мастацкага познання, паколькі творчасць мастака (што б ні з'яўлялася аб'ектам яго выяўлення) – пра чалавека, для чалавека, у імя чалавека. Літаратура як «чалавеказнаўства» (Максім Горкі).

Змест познання ў навуцы (матэрыяльны і духоўны свет безадносна да суб'екта познання) і ў мастацтве (духоўны і матэрыяльны свет ва ўзаемадачыненнях з суб'ектам познання). Рэчаіснасць (пры ўсёй часамі «фантастычнасці» твора) у яе цэласнасці, шматбаковасці, канкрэтнасці і агульнацікаўсці як змест мастацкага познання. Агульнацікаўсць як адна з перадумоў мастацкага познання (у адрозненне ад навуковага).

Сродак познання: лагічны довад, сілагізм – у навуцы; вобраз – у мастацтве. Вобразная прырода мастацтва. Вобраз – уяўленне – паняцце. Адзінства ў мастацкім вобразе прадметнага і ідэальнага, канкрэтнага і ўмоўнага, індывідуальнага і абагульненага, эмацыйнальна-экспрэсіўнага і рацыональнага. Вобраз – «знаёмы незнамец» (В. Бялінскі). Вобраз і знак, мадэль, схема. Мастацтва як «мысленне вобразамі». Аксіялагічнае значэнне вобраза, яго самадастатковасць у мастацтве, выкарыстанне яго як дапаможнага сродка (у выглядзе ілюстрацыі) у літаратуры навуковай і дакументальнай, у публіцыстыцы і рэкламе. Роля творчай фантазіі ў стварэнні вобраза.

Даўгавечнасць твораў навукі і мастацтва, Нязменнасць у часе і просторы выдатных твораў мастацтва і зменлівасць (абмежаванасць пры выкарыстанні, удачлівасць, замена іншымі, больш дасканалымі, і г. д.) твораў навукі (нават выдатных адкрыццяў, законаў і інш.).

Мэты (функцыі) мастацкага і навуковага познання. Агульнае і рознае ў асобных функцыях: познавальны, эстэтычны, геданістычны, выхаваўчы, эўрыстычны, прагнастычны, этнагенетычны (нацыятворчы, мовазахавальны), камунікатыўны.

Тэма 2.2. МАСТАЦТВА І ГРАМАДСКАЕ ЖЫЦЦЁ

Узаемаўплыў мастацтва і грамадскага жыцця. Уплыў мастацтва на рэчаіснасць праз яго канкрэтныя функцыі (выхаваўчую, познавальную, этнагенетычную і інш.). Уплыў рэчаіснасці на мастацтва. *Светапогляд мастака* як асноўны «канал» гэтага ўплыву. Умовы і працэс фарміравання светапогляду як сістэмы поглядаў на навакольны свет, сукупнасць пераконанняў, ідэалаў пэўнага чалавека. Канкрэтна-гістарычны, сацыяльна-класавы і нацыянальны харектар грамадскага і эстэтычнага ідэалаў мастака.

Маральна-этычныя, эстэтычныя, філософскія, сацыялагічныя, рэлігійныя пошуки мастака і іх выяўленне ў тэматацы, праблематацы, ідэйнай скіраванасці, пафасе творчасці. Тыпологія мастацкіх ідэй паводле тэматачнага прынцыпу: сацыяльныя, палітычныя, маральна-этычныя, рэлігійныя, нацыянальна-патрыятычныя і інш. Аўтарская ідэя і аб'ектыўная ідэя твора, разыходжанне (часамі) паміж імі, прычыны гэтага разыходжання.

Ідэйнасць і безыдэйнасць, ідэалагізацыя і дэідэалагізацыя. Тэндэнцыйнасць. Грамадзянскасць. Разуменне грамадзянскасці мастака А. Пушкіным, М. Някрасавым, Я. Купалам і інш. Крытыка «чыстага

мастацтва», «мастацтва для мастацтва». *Пафас мастака* як «ідэя-страсць» (В. Бялінскі), якой ён служыць, якая прадвызначае кірунак усіх яго ідэйна-мастацкіх пошукуў.

Мастацкасць як спецыфічная ўласцівасць сапраўдных твораў мастацтва і як паказчык іх дасканаласці. Прыгажосць, ісціна, дабро – трывастаўныя часткі мастацкасці. Паняцце *народнасці* творчасці пісьменніка.

Тэма 2.3. ЛІТАРАТУРА ЯК ВІД МАСТАЦТВА

Першытынае мастицтва, яго сінкрэтычны характар, сувязь з магіяй, рытуалам, міфалогіяй. Паступовае выдзяленне з яго іншых відаў мастицтва (музыка, харэаграфія і інш.), у тым ліку – мастицтва слова. Узнікненне вусна-паэтычнай творчасці як асобнай галіны творчай дзейнасці, суадносіны ў ёй калектыўнага і індывідуальнага пачаткаў, захоўванне дачыненняў да сінкрэтычнага старажытнага мастицтва (магія, рытуал). Роля міфалагем у развіцці мастицкай вобразнасці. Мастицтва як стварэнне новых («культурных») міфаў. Гульнёвы пачатак у мастицтве.

Фальклор – аснова мастицкай літаратуры як выразна індывідуальнай аўтарскай творчасці. Узаемазалежнасць і ўзаемаўплыў фальклору і мастицкай літаратуры раней і цяпер.

Падзел мастицтваў на асобныя віды, крытэрыі гэтага падзелу. Мастицтвы прасторавыя (жывапіс, графіка, скульптура, архітэктура), ча́савыя (музыка, харэаграфія, літаратура), прасторава-ча́савыя (тэатр, кінамастицтва, музычныя шоў). Узнікненне новых відаў мастицтва дзякуючы развіццю тэхнікі (тэлевізійнае мастицтва), сувязі мастицтва з немастицтвам (сінхроннае плаванне, фігурнае катанне, карнавальныя шэсці і інш.).

Падзел мастицтваў на віды паводле іх галоўнага сродку вобразнага пазнання (мадэлявання) рэчаіннасці: музыка – мастицтва гуку; харэаграфія – мастицтва танца; жывапіс – мастицтва лініі і фарбы і г. д. Сінтэтычныя мастицтвы: тэатр (драматычны, опера, балет), кіна- і тэлемастицтва і інш. Літаратура як мастицтва слова.

Мова – не толькі сродак зносін, а «матэрыйял і інструмент пісьменніка» (Я. Колас). Своеасаблівасць і перавага мастицтва слова ў парынанні з іншымі відамі мастицтва – прасторавымі і ча́савымі. Літаратура як дынамічнае мастицтва, яе магчымасці ў паказе з’яў у іх дынаміцы, ад зараджэння да заканчэння. «Нярэчыўнасць» слова, яго знакавасць, дэнататыўная (сэнсавая) і канататыўная (эмацыянальна-экспрэсіўная) сутнасць. Зварот пісьменніка да «ўнутранага вока» (М. Гогаль) успрымальніка літаратурна-мастицкага твора. *Слова і вобраз*. Вучэнне А. Паташні пра слова-вобраз, яго «знешнюю» і «ўнутраную» форму і значэнне, пра падобнасць стварэння слова і мастицкага макрасвету. Здольнасць літаратуры ствараць па-за слоўны малюнак з’яў і прадметаў, перадаваць як жывое маўленне чалавека, так і знешнія моманты яго жыцця. «Магія слова», яго рытмічнасць, музычнасць, эўфанічная выразнасць, экспрэсіўнасць. Здольнасць літаратуры перадаць унутраны свет чалавека (пачуцці, перажыванні, думкі) у іх непасрэднай канкрэтыцы і дакладнасці.

Пісьменнік як адзін з асноўных стваральнікаў, узбагачальнікаў і захавальнікаў «души народу» – яго мовы. «Мукі слова». Лексікон пісьменніка, залежнасць яго ад таленавітасці творцы, сувязі яго з жывымі крыніцамі народнага маўлення, відавой і жанравай разнастайнасці творчай дзейнасці і інш. Моўны і мастацка-вобразны свет літаратурнага твора і магчымасці яго адэкватнага ўспрымання чытачом (слушачом). Проблема пісьменніцкага і чытацкага полілінгвізму. Пераўласбленне твора ў мастацкім перакладзе, захаванне ў ім стылёвых адметнасцей пісьменніка і нацыянальна-моўных адметнасцей арыгінала.

Літаратура ў яе сувязях з іншымі відамі мастацства (тэатр, кіно, тэлемастацства). В. Бялінскі пра літаратуру як «*вянец мастерства*», паколькі яе сродак – слова – «*ёсць і гук, і малюнак, і пэўнае яскрава вымаўлене ўяўленне*. Таму паэзія заключае ў сабе элементы іншых мастацстваў, нібы карыстаецца раптам і непадзельна ўсімі сродкамі, якія дадзены паасобку кожнаму з іншых мастацстваў».

Пісьменнік як творчая асаба. Літаратурныя здольнасці, талент – асноўная перадумова творчасці. Роля суб'ектыўных і аб'ектыўных фактараў (адукацыя, працаздольнасць, засваенне вопыту знакамітых папярэднікаў і сучаснікаў і інш.) у развіцці пісьменніцкага таленту, выніках літаратурнай працы. Псіхалогія творчасці, уплыў на творчы працэс психофізілагічных, сацыякультурных, грамадска-палітычных і матэрыяльных чыннікаў. Шматстайнасць форм увасаблення мастацства слова. Асаблівасці літаратурнага таленту і асноўныя формы яго рэалізацыі: *паэзія, проза, драматургія*. Віды літаратурнай дзейнасці (у шырокім разуменні): *літаратура мастерская, дакументальная, дыдактычная, эпістолярная, публіцыстыка, літаратурная крытыка, мастерскі пераклад*. Розныя формы слоўна-мастацкага выказвання: *празаічны і вершаваны, суб'ектыўны і аб'ектыўны, аповедны і апісальны, маналагічны і дыялагічны*.

Этапы творчага працэсу: задума твора, творчы акт, сувязь яго з натхненнем, апрацоўка твора, успрыманне яго чытачамі і крытыкамі, магчымая дапрацоўка. «Сутворчасць» чытача ў працэсе ўспрымання літаратурнага твора.

Раздел 3. ПАЭТЫКА

Тэма 3.1. ПАЭТЫКА ЯК НАВУКОВАЯ ДЫСЦЫПЛІНА. ЛІТАРАТУРНЫЯ РОДЫ, ВІДЫ, ЖАНРЫ

Паэтыка як 1) літаратуразнаўчая дысцыпліна, што вывучае структуру, харacterныя асаблівасці і змястоўнасць літаратурна-мастацкай формы; 2) абумоўленая ідэйнай задумай мастака сістэма спосабаў і сродкаў вобразнага спасціжэння свету ў іх змястоўнай, сэнсавыяўленчай сутнасці. *Раздзелы паэтыкі:* *агульная* – разглядае ўсе спосабы і сродкі ўвасаблення аўтарскай задумы ў адпаведнасці з магчымасцямі літаратуры як мастацства слова (літаратурныя роды, віды, жанры, мастерская мова, строфіка і г. д.); *функцыянальная (апісальная)* – даследуе эстэтычныя кампаненты пэўнага твора, аўтара, літаратурнага напрамку ці перыяду (паэтыка А. Пушкіна,

А. Міцкевіча, Я. Купалы; рамантызму, сімвалізму; старажытнарускай літаратуры; беларускага рамана XX ст. і г. д.); *гістарычнай* – вывучае паходжанне і эвалюцыю мастацкіх кампанентаў твора, літаратурных відаў і жанраў (метафара, сімвал, сістэмы вершавання і г.д.) у залежнасці ад сацыяльна-гістарычных і чыста літаратурных ўмоў; *параўнальная* – займаецца тыпалагічным супастаўленнем спосабаў і сродкаў мастацка-вобразнага асэнсавання жыщёвага матэрыялу дзвюма ці больш нацыянальнымі літаратурамі (параўнальная метрыка ўсходнеславянскага верша, еўрапейскага рамана і г. д.); *практычнай* – скіравана на стварэнне розных дапаможнікаў па агульнай паэтыцы дзеля выхавання паэтычнай культуры, азнямлення чытачоў з асновамі мастацтва слова. Судносіны тэарэтычнай і гістарычнай паэтыкі. Цесная сувязь паміж літаратуразнаўствам і лінгвістыкай пры вывучэнні паэтыкі мастацкага твора. Узнікненне паэтыкі як навукі ў Стажытнай Грэцыі («Пра мастацтва паэзіі» Арыстоцеля), Індыі, Кітая. Нарматыўная паэтыка (працы Гарацыя, Н. Буало, В. Традзякоўскага, М. Ламаносава). Развіццё паэтыкі ў працах Г. Лесінга, В. Гумбальта, рускіх рэвалюцыйных дэмакратаў (В. Бялінскага, М. Дабралюбава, М. Чарнышэўскага, А. Герцэна), А. Патабні, А. Весялоўскага, І. Франко, Дз. Ліхачова і інш. Узнікненне ў пачатку ХХ ст. *сацыялагічнай* і *фармальнай* паэтыкі, а на аснове апошняй – *структурнай* і *лінгвістычнай* (Ю. Тынянаў, Б. Эйхенбаўм, М. Бахцін, В. Шклоўскі, В. Жырмунскі, В. Вінаградаў, Ю. Лотман і інш.). Уклад вучоных Беларусі ў развіццё паэтыкі (Л. Зізаній, М. Сматрыцкі, М. Сарбеўскі, М. Багдановіч, Я. Барычэўскі, А. Вазнясенскі і інш.).

Эпас, лірыка, драма – роды мастацкай літаратуры і фальклору, іх паходжанне і развіццё. Дыскусійнасць падзелу літаратуры на роды, віды і жанры, непрыняцце некаторымі даследчыкамі паняцця «віду», змяшэнне ўжывання «роду» і «жанру» і г. д. Платон, Арыстоцель, В. Бялінскі, асобныя сучасныя літаратуразнаўцы пра падзел літаратуры на роды. Спроба аднесці да родаў літаратуры сатыру, публіцыстыку. Адзінства суб'ектыўнага і аб'ектыўнага, таго, што выяўляеца і як выяўляецца, пры пазнанні з'яў і стварэнні эстэтычнай рэчаіснасці сродкамі мастацтва слова. *Своегадметнасць літаратурных родоў* паводле 1) аб'екта выяўлення: падзея – у эпасе, пачуцці – у лірыцы, дзеянне – у драме; 2) вядучай формы выказвання: празаічная мова – у эпасе, вершаваная – у лірыцы, дыялагічная – у драме; 3) адносін аўтара да таго, што ім выяўляеца: эпік стаіць збоку ад тых падзей, пра якія апавядае; лірык выяўляе пачуцці праз сваё суб'ектыўнае «Я»; драматург усё перадавярае дзейным асобам, прысутнасць яго мы адчуваєм толькі ў нешматлікіх рэпліках і рэмарках. Узаемасувязь паміж рознымі родамі літаратуры. Адрозненне ад эпасу, лірыкі і драмы як родаў літаратуры эпічнасці, лірызму, драматызму, публіцыстычнасці як эмацыйнай танальнасці твораў.

Правамернасць увядзення паняцця *віду літаратуры* як унутрыродавай і міжродавай катэгорыі, якая ўказвае на форму літаратурнага твора паводле яго некаторых структурных кампанентаў (архітэктанічных, кампазіцыйных, моўных, метрычных і інш.). Асноўныя *віды фальклорных твораў*: паэмы-эпапеі, казкі, легенды, паданні, песні, анекдоты, прыказкі і прымаўкі, загадкі. *Віды эпасу* як роду мастацкай літаратуры і іх сутнасць: раман, аповесць,

апавяданне, навела, нарыс, аброзок, эсэ, гумарэска, фельетон, памфлет, мастацка-публіцыстычны артыкул. *Віды лірыкі*: песня, лірычны верш з усімі яго «цвёрдымі формамі» (санет, трывялет, актава, тэрцыны, рандо, рандэль, хоку, танка, рубай і інш.) і разнавіднасцямі (акраверш, александрыйскі верш, элегічны двуверш, цэнтон і г.д.). *Віды драмы*: камедыя, трагедыя, уласна драма.

Жанр літаратурны як гістарычна акрэслены, адносна ўстойлівы тып мастацкай формы, дзе структура пэўных фармальных прыкмет (архітэктанічных, вобразных, моўных) выяўляе больш-менш канкрэтны мастацкі сэнс. Генетычная сувязь паміж жанравай формай і пэўным зместам, здольнасць яе «адчужацца» ад апошняга і выражаць новы змест (першапачаткова выключна інтymны змест санетаў Данте і Петrarкі і – філасофскія санеты Шэкспіра, цыклы “турэмных санетаў” І. Франко, сатырычныя санеты А. Звонака і г. д.). Імкненне некаторых літаратуразнаўцаў (Г. Паспелаў) размежаваць жанравую форму і жанравы змест. Жанры старажытнай літаратуры (слова, апокрыф, жыціе, прытча і інш.), вуснай народнай творчасці (казкі – чарадзейныя, сацыяльна-бытавыя, пра жывёл і інш.; песні – каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя, жартоўныя і інш.). Жанры асобных відаў сучаснага эпасу і драмы: раманы і драмы – сямейна-бытавыя, сацыяльна-бытавыя, гістарычныя, псіхалагічныя, філасофскія, прыгодніцкія, фантастычныя, сатырычныя, дэтэктыўныя, утопіі, антыутопіі і інш. Жанравы падзел лірыкі на інтymную, грамадзянскую, духоўную, пейзажную, філасофскую, медытатыўную, сугестыўную. Шматтайнасць і асаблівая развітасць асобных жанравых утварэнняў у лірыцы: творы філасофска-медытатыўныя (медытация, элегія, пасланне, стансы, ямбы, філасофскі верш), велічальныя (ода, дыфірамб, мадрыгал, эпітафія, эпіталама), песеннныя (раманс, гімн, марш, серэнада, баркарола, альба, верш-песня), сатырычна-выкryвальныя (эпіграма, пародыя, інвектыва, сатыра).

Дыфузія родаў, відаў і жанраў. Узнікненне міжродавых і міжвідавых утварэнняў. *Міжродавыя ўтварэнні*. Ліра-эпас і яго віды: паэма, вершаваны раман, вершаваная аповесць, вершаванае апавяданне, балада, дума, версэт, вершаказ, лірычная проза. Ліра-драма і яе віды: драматычная паэма, драматычны аброзок. Ліра-драма-эпас: байка, “драма для чытання”, кіна- і тэлесцэнарый. *Міжвідавыя ўтварэнні*: трагікамедыя, меладрама, трагіфарс. Жанравыя разнавіднасці ў фальклоры (каляндарна-абрадавыя песні – калядкі, вяснянкі, валачобныя, купальскія, асеннія і інш.; сямейна-абрадавыя – вясельныя, радзінныя, калыханкі і інш.) і ў мастацкай літаратуры (фэнтэзі, трэлер, сатырычныя оды, рамансы, замовы і інш.).

Жанр як своеасаблівая «памяць мастацства» (М. Бахцін). Устойлівасць і гістарычная зменлівасць жанраў і жанравых разнавіднасцей. Узаемадзяянне і ўзаемаўзбагачэнне нацыянальных літаратур шляхам запазычання і «нацыяналізацыі» асобных відаў і жанраў літаратуры як мастацства слова.

Тэма 3.2. ЛІТАРАТУРНЫ ТВОР ЯК МАСТАЦКАЕ ЦЭЛАЕ. ЗМЕСТ И ФОРМА. ЗМЕСТ ТВОРА И ЯГО КАМПАНЕНТЫ

Паняцце пра літаратурны твор як вынік немеханічнай, адуходленай дзейнасці аўтара. Літаратурны твор – асноўны аб'ект літаратуразнаўчага вывучэння, які валодае цэласнасцю і ўнутранай завершанасцю. Твор як самадастковая адзінка літаратурнага развіцця, якая характарызуецца закончаным ідэйным і эстэтычным сэнсам, у адрозненне ад сваіх складнікаў – тэмы, ідэі, сюжэта, маўлення і інш., што атрымліваюць сэнс і могуць існаваць толькі ў сістэме цэлага. Літаратурны твор валодае аб'ектыўнасцю (узнаўленне рэчаіснасці) і суб'ектыўнасцю (яе аўтарскае разуменне), якія складаюць два аспекты мастацкай дзейнасці пісьменніка. Прынцыповае значэнне для літаратурна-мастацкага твора наяўнасці *катэгорыі аўтара*. Адрозненне аўтара як рэальна-біяграфічнай асобы і аўтара як катэгорыі літаратуразнаўчага аналізу, пад якім маецца на ўвазе носьбіт ідэйнай канцэпцыі твора. Паняцце *вобраз аўтара*, яго разнавіднасці: «вобраз самога сябе», фіктыўны аўтар.

Змест і форма як кампаненты структуры мастацкага твора. Арганічнае адзінства вобразнай формы і эмацыянальна-абагульненага зместу. Проблема іх размежавання, якая ўзнікла ў еўрапейскай эстэтыцы ў XVIII–XX стст. Неабходнасць такога размежавання на сучасным этапе развіцця літаратуразнаўчай навукі. Тэрміналагічнае вызначэнне *зместу* як духоўнага пачатку ў творы, «выказання» пісьменніка пра свет, пэўнай эмацыянальнай і мысліцельнай рэакцыі на з'явы рэчаіснасці, і *формы* як матэрыяльнага пачатку твора, той сістэмы сродкаў і прыёмаў, у якой дадзеная рэакцыя знаходзіць сваё выяўленне. Аргументацыя першаснасці зместу ў дачыненні да формы твора. Структурнасць і ўзаемападпарадкаванасць як аспекты суадносінаў паміж зместам і формай. Прасторавая злітнасць і непадзельнасць зместу і формы ў творы. Творчая прырода мастацкага зместу і формы ў працэсе зараджэння твора («пераход» зместу ў форму і формы ў змест).

Разуменне *тэмы* як аб'екта мастацкага ўзнаўлення, жыццёвых характараў і сітуацый, якія быццам бы пераходзяць з рэчаіснасці ў мастацкі твор і ўтвараюць аб'ектыўны бок яго зместу. Тэматыка як пераходнае звязанне паміж светам рэальнym і светам мастацкіm. Асаблівасці змястоўнага аналізу твора: 1) разгляд аўтарскага асэнсавання ўзноўленага, 2) адрозненне аб'екта ўзноўлення (тэмы) і аб'екта адлюстравання (канкрэтнай адлюстраванай сітуацыі), 3) размежаванне тэм канкрэтна-гістарычных і вечных, пад якімі маюцца на ўвазе, з аднаго боку, узнаўленне характараў, падзей і сітуацый, якія адбываюцца ў гістарычна аблежаваны адрэзак часу і не паўтараюцца за межамі дадзенага часу, больш ці менш лакалізаваныя; па-другое, фіксацыя такіх момантаў ў жыцці нацыі і пакаленняў, якія ў разнастайных мадыфікацыях паўтараюцца ў розныя эпохі.

Проблема як сфера разумення, асэнсавання пісьменнікам узноўленай рэчаіснасці і суб'ектыўны бок твора, як праяўленне аўтарскай канцэпцыі свету і чалавека, у якой занатоўваюцца раздумы і перажыванні пісьменніка, а тэма разглядаецца пад пэўным вуглом бачання. Разуменне цэнтральнай проблемы як арганізуючага пачатку, які пранізвае ўсе элементы зместу твора. Тыпы проблематыкі (па класіфікацыі Г. Паспелава): 1) міфалагічная (аўтарскае тлумачэнне ўзнікнення пэўных з'яў), характэрная для фальклору, старажытнай літаратуры, навукова-фантастычных твораў і літаратуры «фэнтэзі»; 2)

нацыянальная (разглядае сутнасць нацыянальнага харкту, гісторычныя лёсы народнасцей і станаўленне дзяржаўнасці, пераломныя моманты ў гісторыі народа), 3) соцыякультурная (асэнсоўвае ўласцівасці і якасці, харктэрныя асяроддзю, звяртае ўвагу на ўстойлівыя грамадскія адносіны), пры якой у творы могуць акцэнтавацца ці палітычныя моманты, ці маральны стан грамадства, ці рысы паўсядзённага быту і культуры народа; 4) раманная-авантурная (увага звернута на дынаміку змен ў лёсе гароя) і раманная-ідэйна-маральная (закранае глыбінныя асновы чалавечай асобы, яго маральныя і этычныя пошукі), 5) філософская (асэнсоўвае ўніверсальныя заканамернасці быцця прыроды і чалавека, разглядае розныя пункты гледжання на свет практычна безадносна да іх носьбітаў).

Ідэя – галоўная абагульняючая эмацыянальна-вобразная думка твора, галіна мастацкіх рашэнняў, сфера, у якой становяцца зразумелымі аўтарскія адносіны да свету, аўтарская пазіцыя, сцвярджаецца ці адмаўляецца аўтарам пэўная сістэма каштоўнасцей. Каштоўнасны аспект і эмацыянальная накіраванасць ідэі, абумоўленая светапогляднымі, маральнімі і эстэтычнымі адносінамі аўтара да адлюстраваных супрацьлегласцей чалавечага жыцця. Розная ступень выражанасці аўтарам эмацыянальнай ацэнкі ў цэласнасці мастацкага твора (у залежнасці ад творчых задач аўтара, жанравых і стылевых патрэб). Спосабы знаходжання ідэі ў творы: непасрэднае фармуліраванне аўтарам ў змесце (напрыклад, у байках) ці ў архітэктонацыі (напрыклад, у эпіграфе), ці выказанае персанажам, ці (у большасці выпадкаў) «разлітая» ва ўсім творы.

Разуменне *пафасу* як вядучага эмацыянальнага тону твора. Тэрміналагічная сінанімія: «эмацыянальна-каштоўнасная арыентацыя» (Г. Паспелаў), аўтарская эмацыянальнасць (В. Халізей), «згустак, ядро пэўнага светасузірання» (А. Андрэй). Сутнасныя харктыстыкі тыпалагічных разнавіднасцей пафасу – *драматычнага, трагічнага, рамантычнага, герайчнага, сэнтыментальнага, сатырычнага, гумарыстычнага, іронічнага*. Падабенства і адрозненне пафасаў драматызму – трагізму, геройкі – рамантыкі, сатыры – гумару – іроніі. Стасункі геройкі з драматызмам і трагізмам. Значэнне антычных міфаў і хрысціянскіх легенд у асэнсаванні сутнасці трагічных канфліктаў. Шматлікасць сітуаций, якія адлюстроўваюць трагізм у жыцці. Ідылічнае як мастацкая ідэалізацыя натуральнага, блізкага да прыроды ладу жыцця. Сэнтыментальная і рамантычнае цікавасць да ўнутранага жыцця чалавека. Прынцыповае адрозненне паняцця «сентыментальнасць» і «рамантыка» ад назваў мастацкіх метадаў «рамантызм» і «сентыменталізм». Узаемасувязі сэнтыментальнасці і рамантыкі з гумарам, сатырай, іроніяй. Катэгорыя камічнага ў літаратуры. Гумар як спроба маральнага асэнсавання камічных паводзінаў людзей. Грамадская накіраванасць сатыры як выкрыцця заганаў праз смех. Сарказм. Скептыцызм як жыццёвая аснова іроніі. Іронія і сатыра: адрозненні.

Пафас як гісторыка-тыпалагічны бок метаду, стратэгія мастацкай тыпізацыі. Віды пафасу па класіфікацыі А. М. Андрэева: гумар – сатыра, ідылія – геройка, драматызм – трагізм, іронія. Віды іроніі: саркастичная, камічная, рамантычная, трагічная.

Тэма 3.3. ВОБРАЗНЫ СВЕТ ТВОРА. СПОСАБЫ ХАРАКТАРЫСТЫКІ І СРОДКІ СТВАРЭННЯ ТЫПОВАГА ВОБРАЗА-ПЕРСАНАЖА

Віды вобразаў у літаратурным творы:

1) *вобраз-рэч* – тыя рэчы, якія выконваюць у творы пэўную мастацкую функцыю: сюжэтную, псіхалагічную, сімвалічную;

2) *вобраз-пейзаж;*

3) *вобразы жывёл і птушак;*

4) *вобраз чалавека.* Тэрміналагічная сінанімія ў залежнасці ад рода літаратуры: *герой, вобраз-персанаж, дзеяная асона* – у драматычным родзе літаратуры; у эпічным родзе літаратуры разам з названымі вобразамі прысутнічаюць *апавядач* (у вялікіх па аб'ёме творах), *апавядальнік/рассказчик* (у малых і сярэдніх па аб'ёме творах); толькі *лірычны герой* – у лірычным родзе літаратуры (у аповеднай лірыцы магчыма прысутнасць дзеяных асоб); *герой, вобраз-персанаж, дзеяная асона, лірычны герой, аб'яднаны з апаведачом* у адной асобе, вобразы чалавека ў ліра-эпасе. *Разнавіднасці вобразаў-персанажаў:* рэальныя асобы, гістарычныя, аўтабіографічныя, вымысленыя, але якія маюць прататыпаў, гратэскныя, фантастычныя, рэчы-персанажы, з'явы прыроды, абстрактныя паняцці;

4) *вечныя вобразы, якія пераходзяць з эпохі ў эпоху;*

5) *вобраз краіны і народа.*

Віды вобразаў па харектару сэнсавай абагульненасці:

1) *індывідуальныя, непаўторныя* (з'яўляюцца вынікам уяўлення пісьменніка. Сустракаюцца ў рамантыкаў і пісьменнікаў-фантастаў);

2) *характарныя* (абагульненыя, у іх змяшчаюцца рысы харектараў і нораваў, уласцівых многім людзям пэўнай эпохі і яе грамадскіх сфер);

3) *тыповыя* (вышэйшая ступень вобраза характарнага; тыповае – найбольш паказальнае, заканамернае для пэўнай эпохі; вечныя вобразы, якія спалучаюць як сацыяльна-гістарычныя прыкметы эпохі, так і агульначалавечыя рысы харектару героя);

4) *вобразы-матывы і топасы* (выходзяць за межы індывідуальных вобразаў: *матыв* – тэма, якая ўстойліва паўтараецца ў творчасці пісьменніка; *топас* абазначае агульныя і тыповыя вобразы, ён харктэрны для літаратуры цэлай эпохі, нацыі);

5) *архетыпы* (агульначалавечыя вобразы, якія несвядома перадаюцца з пакалення ў пакаленне: вобразы міфалагічных герояў (Праметэй), агульначалавечыя сімвалы – агонь, неба, дом, шлях і г. д.);

6) *міфалагемы / міфемы* (уключаюць у сябе як міфалагічныя вобразы, так і міфалагічныя сюжэты ці іх часткі: міфалагема жаночай долі ў беларускім фальклоры, што ўзыходзіць да грэчаскіх багінь лёсу Мойраў, і г. д.).

Спосабы харектарыстыкі таго ці іншага персанажа: а) аповед ад першай асобы, калі герой расказвае пра сябе сам, сама раскрываецца, і ад трэцяй асобы; б) дзённік героя: шчырае, адкрытае выказванне пра ўнутраныя перажыванні і падзеі жыцця героя (распрацаваны ў сэнтыменталістаў); в) перапіска герояў або пасланні; г) расказ ад імя старонняга героя.

Сродкі стварэння вобраза-персанажа: 1) паказ дзеянняў, учынкаў персанажа; 2) мова персанажа; 3) партрэт; 4) прамая аўтарская харктарыстыка; 5) харктарыстыка вуснамі іншых дзейных асоб; 6) рэчыўны свет, паказ абстаноўкі, якая акружае персанажа; 7) пейзаж; 8) псіхалагічная харктарыстыка; 9) вымоўнае прозвішча (гаваркое імя).

Крытэрыі класіфікацыі сістэмы персанажаў. Персанажы галоўныя, другасныя і эпізадычныя, функцыі другасных і эпізадычных персанажаў.

Паняцце пра ўзноўлены свет твора як змадэляваную аўтарам рэчаіснасць. Кампаненты ўзноўленага свету: мастацкія дэталі, хранатоп. Мастацкія дэталі знешнія (партрэт, пейзаж, свет рэчаў) і ўнутраныя (псіхалагічныя), іх функцыі. Віды партрэту: партрэт-апісанне, партрэт-параўнанне, партрэт-урожанне, псіхалагічны. Паняцце пра *псіхалагізм* як непасрэднае глыбоке ўзнаўленне ўнутранага свету героя, яго думак, перажыванняў, жаданняў, пачуццяў. Яго прынцыповае адрозненне ад *формаў псіхалагічнага адлюстравання* ў творы: ускоснай (фіксацыя знешніх праяў псіхікі праз выраз твару, целарухі і г. д.) і сумарна-вызначальнай (лаканічнае называнне працэсаў, што адбываюцца ва ўнутраным свеце). Прыёмы псіхалагізму, іх сутнасныя харктарыстыкі (па класіфікацыі А. Есіна): аповед ад першай і ад трэцяй асобы, псіхалагічны аналіз і самааналіз, унутраны маналог, умаўчанне.

Мастацкі час і мастацкая прастора ў творы (паняцце пра *хранатоп*). Уласцівасці літаратурных хранатопаў у адрозненне ад іншых відаў мастацтва: здольнасць адлюстроўваць дзеянне адначасова ў розных месцах, свабодны пераход з адной часавай плыні ў другую, дыскрэтнасць (перарыўнасць) як сродак дынамізацыі сюжэта твора, умоўнасць як рыса, цесна звязаная з родавай прыналежнасцю твора (максімальная ўмоўнасць хранатопа назіраецца ў лірыцы, мінімальная – у эпасе, прамежкавая – у драме).

Мова мастацкага твора. Маўленчая арганізацыя твора і маўленчая харктарыстыка персанажаў. Мова як важнейшы сродак стварэння вобраза-персанажа. Агульныя ўласцівасці мастацкай мовы: празаічнасць – вершаванасць, маналагізм – рознагалоссе, намінатыўнасць – рытарычнасць.

Стылістычныя зрэзы твора: лексіка ўзвышаная, зніжаная, нейтральная. Сродкі ўзбагачэння мовы твора: 1) сістэма прамых значэнняў слоў (сінонімы, антонімы, амонімы, паронімы, іх функцыі); 2) слова рознага моўнага асяроддзя (гістарызмы, архаізмы, неалагізмы/аказіяналізмы, жарганізмы, прафесіяналізмы, варварызмы, дыялектызмы), іх функцыі; 3) тропы (агульномоўныя і аўтарскія), іх функцыі. Эпітэт, яго віды (харктарызуючы, пастаянны, метафорычны), метафара і яе віды (увасабленне, персаніфікацыя, метанімія, сінекдаха, перыфраза, гіпербала, літота), алегорыя, гратэск, сімвал, аксюмарон і інш.

Сінтаксіс і інтанацыя як важнейшыя маўленчыя сродкі мастацкай літаратуры. Сінтаксіс і інтанацыя ў прозе: паняцце пра колан (рытміка-інтанацыйны адрэзак тэксту, выдзелены з двух бакоў паўзамі) і тэмпарытм (функцыя якога – ствараць пэўную эмацыйнальную атмасферу ў творы). Прыёмы паэтычнага сінтаксісу: паўторы (анафара, эпіфара, кальцо, падваенне, шматзлучнікавасць, шматпрыназоўнікавасць), парушэнні звычайнай і лагічнай

сувязі паміж словамі (інверсія, анакалуф, эліпсіс, амфібалія, недасказ), супастаўленне і супрацьпастаўленне радкоў (паралелізм, перанос, антытэза, ампліфікацыя), рытарычныя фігуры (рытарычнае пытанне, рытарычны зваротак, рытарычны вокліч).

Гукапіс (фоніка). Асноўныя віды гукапісу, іх мастацкая функцыя: алітэрацыя, асананс, гукаперайманне.

Паняцце пра кампазіцыю ў шырокім (структурна мастицкай формы) і ў вузкім (склад і размяшчэнне частак, элементаў і вобразаў твора ў некаторай часавай паслядоўнасці) значэннях. Кампазіцыя ўнутраная (уласна кампазіцыя) і зневядная (архітэктоніка), іх структурныя адзінкі. Прызначэнне архітэктанічнай кампазіцыі. Эпіграф, пралог, прадмова, эпілог, назва твора. Унутраная кампазіцыя. *Сюжэт і фабула:* сутнаснае размежаванне паняццяў.

Канфлікт як па-мастицку значная супярэчнасць, рухавік сюжэта. Суадносіны ў творы сюжэта, фабулы, канфлікту. Віды канфлікту: 1) паміж персанажамі ці іх групамі, 2) паміж персанажам і асяроддзем, 3) псіхалагічны. Тыпы канфлікту: лакальны (вырашальны) і субстанцыяльны (невырашальны – ці на дадзены адрезак часу, ці ўвогуле). Сюжэтныя элементы як стадыі развіцця канфлікту. Тэрміналагічная сінанімія: *кампазіцыя сюжэту, кампаненты сюжэта.* Экспазіцыя, завязка, развіццё дзеяння, кульмінацыя, развязка. Пазасюжэтныя элементы твора, іх функцыі ў творы: 1) апісанні партрэтныя, пейзажныя, рэчыўныя; 2) аўтарскія адступленні (лірычнага, філасофскага, аўтабіографічнага харектару); 3) устаўныя эпізоды (адносна закончаныя фрагменты тэксту). *Тыпы сюжэтаў:* канцэнтрычны, хранікальны, шматлінейны (па Г. Паспелаву); дынамічны, адynamічны (па А. Есіну).

Кампазіцыйныя прыёмы: паўтор на мікра- і макраўзроўнях (кальцаўая кампазіцыя), узмацненне (градацыя, ампліфікацыя), супрацьпастаўленне (антыхтэза, контраст), кантамінацыя (люстранныя кампазіцыя), мантаж, рэтраспекцыя і інш. Просты (адна сюжэтная лінія) і складаны (некалькі сюжэтных ліній) тыпы кампазіцыі твора.

Тэма 3.4. АСНОВЫ ВЕРШАЗНАЎСТВА

Проза, верш, паэзія. Адрозненне паэзіі ад проста верша, выдатныя вучоныя і літаратары (Арыстоцель, А. Пушкін, В. Бялінскі, А. Твардоўскі і інш.) пра гэтае адрозненне. Азначэнне верша. Стайлізованне некаторых празаікаў (Л. Талстога, М. Салтыкова-Шчадрына і інш.) да вершаванага спосабу літаратурна-мастицкага выказвання. Верш – зневядное ўвасабленне, своеасаблівая «мова» паэзіі як мастацтва слова.

Вершаваны рым. Разуменне вершаванага рыму як раўнамернага чаргавання аднародных моўных з'яў. Функцыі рыму: генетычная, эмоцыйстваральная, сэнсавыяўленчая, мнеманічная. Рым і *метр.* Рым і *вершаваны памер.*

Сістэмы вершавання, залежнасць іх ад прасадычных уласцівасцей мовы, літаратурных традыцый. *Метрычная (антыхтэчная) сістэма,* яе сутнасць, асноўныя памеры (гекзаметр, пентаметр), уплыў на пазнейшы ёўрапейскі верш і вершазнаўства.

Танічна сістэма вершавання. Народны танічны верш, яго рытм, сувязь з мелодыяй, напевам. Узнікненне і бытаванне літаратурнага танічнага верша ў славянскай паэзіі. Віды танічнага верша: акцэнтна-складовы, (у тым ліку кальцоўскага тыпу і каламыйкавы), дольнік, тактавік, акцэнтны (чыста танічны). Верш Маякоўскага. Месца літаратурнага танічнага верша ў сучаснай паэзіі.

Сілабічнае вершаванне. Яго сутнасць, гісторыя бытавання ў еўрапейскай і ўсходнеславянскай паэзіі. Асноўныя рытмастваральныя кампаненты (жаночыя клаўзулы, рыфма, цэзура) і памеры. Рэформа Традзьякоўскага-Ламаносава.

Сілаба-танічнае вершаванне. Азначэнне сілаба-танічнага верша, яго асноўныя і неасноўныя (дапаможныя) рытмастваральныя кампаненты. Станаўленне сілаба-тонікі ў рускай і беларускай паэзіі. Своеасаблівасць, месца і роля сілаба-тонікі ў сучаснай еўрапейскай паэзіі, яе вялікія выяўленчыя мажлівасці.

Свабодны верш (верлібр). Азначэнне верлібра, яго рытмастваральныя кампаненты. Узнікненне і бытаванне свабоднага верша ў сусветнай, рускай і беларускай паэзіі. Абмежаванне ў верлібры рытмічнай свободы трывма межамі: ідэйна-тэматычнай (узрастанне філасофічнай напоўненасці твора), вобразнай (узмацненне аналітычнай ролі мастацкага образа, канцэнтрацыя вобразнага мыслення) і інтанацыйнай. Перспектывы верлібра.

Рыфміка. Вызначэнне рыфмы, яе месца ў вершаванні. Віды рыфмы: па месцы націску (мужчынскія, жаночыя, дактылічныя, гіпердактылічныя), па ступені сугучнасці (дакладныя, багатыя, каранёвыя, анаграмныя і інш.), па іх навізне (багатыя, бедныя, аднародныя, экзатычныя і інш.). *Рыфмоўка.* Віды рыфмоўкі: паводле спалучэння рыфмамі вершаваных радкоў (сумежная, перакрыжаваная, апаясная), па колькасці рыфмаў (парная, трайная, чацвярная, манарыфма), па месцы размяшчэння рыфмаў (пачатковая, канцавая, унутраная, ланцужковая, ламаная, пантарыфма).

Строфіка. Азначэнне строфы, чыннікі, якія вызначаюць яе сутнасць: рыфмоўка або клаўзацыя, рытмічная аднатыпнасць вершаваных радкоў, іх інтанацыйна-сінтаксічная завершанасць. Вершы строфічныя і астрофічныя. Страфічная арганізацыя верша: рыфмова-клаўзальная схема, від строфы, мадэль строфы. Страфоіды. *Простыя строфы.* Друхрадкоўі (бейт, элегічны двуверш), выкарыстанне двухрадкоўяў у газэлі. Трохрадкоўі (тэрцэты) і трохрадковікі. Японскія хоку (хайку) і іх імітацыі ў славянскай паэзіі. Тэрцэты ў складзе цвёрдых формаў верша (віланэля, санет, тэрцыны, рытурнэль). Чатырохрадкоўі (катрэны) і чатырохрадковікі. Віды чатырохрадковікаў: прыпеўка, айрэн, рубаі, туюг. Пяцірадкоўі (квінцілы) і пяцірадковікі. Японская танка, ірландскі лімэрык і іх адаптацыя ва ўсходнеславянскай паэзіі.

Класічныя віды строфы. Віды складаных строфы (ад шасці да шаснаццаці радкоў). Шасцірадкоўе (секстэт) і яго віды:ransарава строфа, сектына, сектына лірочная. Сямірадкоўе (септыма) і сямірадковік. Восьмірадкоўе (актэт) і яго віды: актава, трывялет, сіцыліяна. Дзесяцірадкоўе (нона) і спенсерава строфа як яго від. Дзесяцірадкоўе (дэцыма) і яго віды: іспанская дэцыма, або эспінэла, адычная строфа. Адзінаццацірадкоўе.

Дванаццацірадкоёе і дванаццацірадковік. Трынаццацірадковік і яго віды: рандэль, рандо. Чатырнаццацірадкоёе і яго віды: санет, анегінская страфа. Шаснаццацірадкоёе і шаснаццацірадковік. Страфічныя комплексы: вянок санетаў, вянок вянкоў санетаў. Гіперстрофы.

Тэма 3.5. СТЫЛЬ МАСТАЦКАГА ТВОРА

Паняцце пра *стыйль* як эстэтычнае адзінства ўсіх элементаў формы твора, што мае на ўвазе падпаратаванне ўсіх элементаў формы адзінай мастацкай заканамернасці, наяўнасці арганізуемага прынцыпу стылю, які можна знайсці ў любым фрагменце твора. Стылёвыя дамінанты як ілюстрацыя цэласнасці стылю: у галіне адлюстрраванага свету –сюжэтнасць, апісальнасць, псіхалагізм, у мастацкім маўленні – маналагізм ці рознагалоссе, наминатыўнасць ці рытарычнасць, верш ці проза, у галіне кампазіцыі – просты і складаны тыпы. Ідэнтыфікацыя аўтарскага стылю ў любым творы і нават фрагменце як на ўзоруні першаснага ўспрымання, так і на ўзоруні аналізу. Стыль як выражэнне аўтарскай арыгінальнасці. Стадыі работы над стылем: 1) усведамленне першаснага ідэйна-эстэтычнага ўражання ад стылю, той агульнай эстэтычнай танальнасці, якая ўвасабляе ў сабе танальнасць эмацыянальную – пафас; 2) вызначэнне заканамернасцей і дамінантаў стылю; 3) супастаўленне стылю дадзенага твора і аўтара з стылямі іншых твораў ці аўтараў.

Раздел 4. ТЭОРЫЯ ЛІТАРАТУРНАГА ПРАЦЭСУ

Тэма 4.1. РАЗУМЕННЕ ЛІТАРАТУРНАГА ПРАЦЭСУ

Літаратурны працэс як гістарычнае развіццё і функцыянованне сусветнай літаратуры, нацыянальных літаратур, узаемасувязі, узаемаўплывы, пераемнасць традыцый. Уплыў на літаратурны працэс гістарычных падзей, сацыяльна-еканамічных змен у грамадстве.

Узаемадзеянне мастацкай літаратуры з іншымі відамі мастацтва, з фальклорам, этнографіяй, рэлігіяй, эстэтыкай і філасофіяй. Літаратурная мастацкая сістэма і літаратурны метад. Літаратурныя метады, напрамкі, школы (плыні) – разыходжанні ў трактоўцы гэтых катэгорый у літаратуразнаўстве і эстэтыцы.

Азначэнне *метаду* ў літаратуразнаўстве як сістэмы гістарычна абумоўленых творчых прынцыпаў, якімі кіруюцца пісьменнікі, блізкія па сваёй ідэйна-творчай пазіцыі, пад час працы над сваімі творамі, як сукупнасць прынцыпаў адлюстрравання рэчаіснасці ў святле пэўнага эстэтычнага ідэалу. Абумоўленасць творчага метаду часам, светаўспрыманнем, талентам пісьменніка.

Літаратурны *напрамак* як арганізацыйна-творчае адзінства ідэйных рыс у творчасці груп пісьменнікаў у той ці іншы гістарычны перыяд, абумоўленое блізкасцю светаўспрымання, стылю, памкненняў.

Літаратурная *школа* (плынь) як самастойнае арганізацыйна-аформлене ўтварэнне, якое мае сваю тэарэтычную платформу, маніфест, праграму, творчыя прынцыпы (Ю. Бораў). Літаратурныя школы: пралеткультайцы,

рапаўцы, аберыуты, Серапіёнаўы браты, кубафутурысты, лефаўцы – у Расіі, маладнякоўцы і ўзвышэнцы, бумбамлітаўцы – у Беларусі.

Стыль пісьменніка – сістэма вобразаў, эмоцый, паняццяў і думак, выяўленых адметнымі мастацкімі сродкамі. Індывідуальны стыль і творчая манера.

Літаратурны працэс як змена метадаў і напрамкаў, дыялектычнае адзінства традыцый і наватарства ў творчасці.

Фальклорна-міфалагічны перыяд (“эпоха сінкрэтызму” – А. Весялоўскі) як першая стадыя развіцця славеснага маастацтва. Сувязі фальклору і маастацкай літаратуры.

Маастацкая сістэмы Антычнасці і ранняга Сярэднявечча. Гуманістычная літаратура эпохі Адраджэння як маастацкая сістэма. Літаратурныя метады ў еўрапейскіх краінах у XVII-XVIII-пачатку XIX стст.: *класіцызм, сентыменталізм, рамантывізм*. *Рамантывізм* як метад і яго напрамкі (класічны, неарамантывізм).

Рэалізм як метад, што сцвярджае гуманістычныя ідэалы, праўдзівае адлюстраванне рэчаіннасці літаратурай, яе сацыяльную скіраванасць. Пашырэнне цікавасці да ўнутранага свету чалавека, псіхалагізму ў літаратары рэалізму. *Натурализм*. *Класічны (крытычны) рэалізм* XIX–XX стст. *Неарэалізм*.

Сацыялістычны рэалізм як літаратурны напрамак, выкліканы спецыфічнымі сацыяльнымі ўмовамі. Асноўная задача сацыялістычнага рэалізму – выхаванне чытача ў духу камуністычных ідэй.

Мадэрнізм як літаратурны метад і як сацыяльная з'ява. Напрамкі мадэрнізму: *сімвалізм, футурывізм, імажынізм, акмеізм, імпрэсіянізм, экспрэсіянізм*.

Постмадэрнізм.

Паняцце пра літаратурны *авангардызм* і *дэкаданс*.

Традыцый і наватарства ў літаратуры, іх дыялектычнае сувязь. Наследаванне, перапеў, стылізацыя, запазычанне, эпігонства як праявы традыцыйнасці і наватарства ў літаратуры.

Уплыў літаратур і твораў ранейшых часоў на літаратурны працэс сучанасці. Абнаўленне і эвалюцыя жанравых разнавіднасцей і форм маастацкіх твораў, напаўненне іх новым зместам.

Сусветная літаратура як сукупнасць літаратур розных краін, рэгіёнаў, іх контакты ў сучасны перыяд. Нацыянальная адметнасць і нацыянальны каларыт маастацкага твора. Арганічнае спалучэнне нацыянальных і інтэрнацыянальных элементаў у літаратурным творы. Стадыяльнасць развіцця літаратуры. Нераўнамернасць развіцця нацыянальных літаратур у сучасным літаратурным працэсе. Паскоранае развіццё літаратуры ў шэрагу краін і рэгіёнаў (Г. Гачаў, В. Каваленка). Пагроза дэнацыяналізацыі літаратур у выніку глабалізацыі. Класіка і белетрыстыка, масавая і элітарная літаратура.

Тэма 4.2. ЛІТАРАТУРНЫЯ СУВЯЗІ. МАСТАЦКІ ПЕРАКЛАД

Літаратурныя сувязі як форма творчых контактаў паміж літаратурамі розных народаў, іх стваральнікамі і чытачамі. Віды сувязей: тыпалагічныя,

генетычныя, кантактныя. Моўныя фактары літаратурных сувязей: дзяржаўнае двух- або шматмоўе, магчымасці для вывучэння і добрага авалодвання замежнымі мовамі, дастатковая або недастатковая распрацаванасць нацыянальнай мовы.

Тыпалаґічныя сувязі як найболыш агульныя разнавіднасці сувязей. Тыпологія літаратур як аб'ект вывучэння ў літаратуразнаўстве.

Генетычныя сувязі – запазычанні, наследаванні, уплывы. Узаемаўзбагачэнне іншакраіннымі літаратурамі новых у сферах сюжэтабудавання, вобразнай тканіны, матываў і жанравых разнавіднасцей твораў, стыляў і метадаў.

Кантактныя сувязі – найболыш дзейсны сродак узаемадзеяння літаратур.

Віды пісьменніцкіх сувязей: асабістae сяброўства, ліставанне, з’езды, канферэнцыі, творчыя камандзіроўкі, замежныя паездкі, падарожжы. Міграцыя, дысідэнцтва, праследаванні пісьменнікаў, міжнародныя ваенныя канфлікты, іх уплыў на ўзаемныя контакты літаратур.

Сувязі пісьменнік–чытач. Спецыфіка ўзаемадзеяння на чытача літаратуры сучаснасці і мінулага. Сувязь паміж чытацкімі пакаленнямі. Працэс успрынняцца літаратуры і ўплыў на чытача літаратурнай крытыкі.

Кнігадрукаванне як магутны каталізатор літаратурных узаемасувязей. Роля сродкаў масавай інфармацыі ў пашырэнні літаратурных сувязей. Выдавецтвы. Літаратурныя часопісы. Навейшыя віды носьбітаў інфармацыі і сродкаў іх запісу.

Роля бібліятэк, універсітэцкіх цэнтраў, навуковых установ, культурных асяродкаў, літаратурных суполак, музеяў, архіваў.

Дзяржаўны лад і створаныя ім умовы для літаратурных контактаў. Культурны ўзровень нацыі як складнік творчых інтэрэсаў, стварэнне ўмоў для адукцыі, магчымасцей для азнямлення са скарабамі сусветнай культуры.

Мастацкі пераклад як адзін з важнейшых сродкаў літаратурных узаемасувязей. Культурныя і моўныя перашкоды ва ўзаемных контактах літаратур. Мастацкі пераклад і літаратурны працэс. Уплыў перакладаў на развіццё іншанацыянальных літаратур, іх узаемаўзбагачэнне. Гісторыя развіцця мастацкага перакладу – прыклад творчага ўзаемадзеяння культур, абнаўлення традыцый, каталізатор наватарства ў мастацкай літаратуре. Мастацкі пераклад і нацыянальная самабытнасць літаратуры. Мастацкі пераклад у Беларусі, яго спецыфіка.

Мастацкі пераклад – спецыфічны род мастацкай творчсці ў сферы літаратуры. Адрозненне яго ад сінхроннага, камунікатыўнага, машыннага перакладу.

Праблемы адэкватнасці і эквівалентнасці ў мастацкім перакладзе. Моўныя і літаратурныя пытанні тэорыі і практикі мастацкага перакладу. Гісторычныя разнавіднасці мастацкага перакладу ў працэсе яго развіцця: пераклад вольны, літаралісцкі, рэалістычны. Залежнасць перакладу ад тыпу тэкста (вершаваны, празаічны, эпічны), роду, жанра.

Запатрабавальнасць перакладу, яго залежнасць ад часу, дзяржаўнага ладу, культурнага і адукацыйнага ўзору народа. Праблема выбару тэкстаў для перакладу.

Перакладныя творы як частка нацыянальнай літаратуры.

Перспективы развіцця мастацкага перакладу ў сучасным свеце.

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

Асноўная літаратура

1. Введение в литературоведение : учебник для вузов / Л. М. Крупчанов [и др.] ; под общ. ред. Л. М. Крупчанова. – Издательство Юрайт, 2022. – 479 с.
2. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам. : у 2 ч. – Ч. 1. / В. П. Рагойша, М. П. Кенъка, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. Літаратуразнаўства як наука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка. – Мінск : БДУ, 2010. – 247 с.
3. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вуч. дапам. : у 2 ч. – Ч. 2. / В. П. Рагойша, М. П. Кенъка, Т. А. Марозава ; пад рэд. В. П. Рагойшы Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу. – Мінск : БДУ, 2012. – 239 с.
4. Шамякина, С. В. Введение в литературоведение: учебно-методич. пособие / С. В. Шамякина. – Минск : БГУ, 2019. – 111 с.

Дадатковая літаратура

5. Лазарук, М. А., Ленсу, А. Я. Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў. 2-е выд. / М. А. Лазарук, А. Я. Ленсу. – Мінск Народная асвета, 1996. – 176 с.
6. Літературны́й энциклопедический словарь / под ред. В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. – М. : Сов. энцикл., 1987. – 751 с.
7. Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и составитель А. Н. Николюкин. – М. : НПК «Интелвак», 2001. – 799 с.
8. Рагойша, В. П. Верш. Паэзія: энцыклапедычны даведнік. – Мінск : БенлЭнц імя П. Броўкі, 2020. – 472 с.
9. Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік. З-е выд. / В. П. Рагойша. – Мінск : Беларуская наука, 2004. – 576 с.
10. Рагойша, В. П. Літаратуразнаўчы слоўнік: тэрміны і паняцці / В. П. Рагойша. – Мінск : Народная асвета, 2009. – 303 с.
11. Рагойша, В. П. На шляху да Парнаса: Даведнік маладога літарата / В. П. Рагойша. – Мінск : Маст. літаратура, 2003. – 158 с.
12. Словарь литературоведческих терминов / ред.-сост. Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. – М. : Просвещение, 1974. – 509 с.

Вучэбныя дапаможнікі

12. Абрамович, Г. Введение в литературоведение / Г. Абрамович. – М. : Просвещение, 1979. – 352 с.
13. Введение в литературоведение / под ред. Г. Н. Поспелова. – М. : Высш. школа, 1988. – 528 с.
14. Введение в литературоведение / под ред. Л. В. Чернец. – М. : Высш. школа, Академия. 1999. – 556 с.
15. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для академического бакалавриата / В. П. Мещеряков и др. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 381 с.
16. Введение в литературоведение: хрестоматия / под ред.

- П. А. Николаева. – М. : Высш. школа, 2006. – 463 с.
17. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения /А. Б. Есин. – М. : Флинта, Наука. 2005. – 244 с.
18. Майсейчык, Л. А. Уводзіны ў літаратуразнаўства: практыкум / Л. А. Майсейчык. – Мінск : Вышэйшая школа, 1992. – 134 с.
19. Основы литературоведения / под ред. В. П. Мещерякова. – М. : Дрофа, 2003. – 416 с.
20. Рагойша, В. П. Беларускае вершаванне: вуч. дапам. / В. П. Рагойша. – Мінск: БДУ, 2010. – 150 с.
21. Тимофеев, Л. Основы теории литературы / Л. Тимофеев. М. : Просвещение, 1976. – 447 с.
22. Уводзіны ў літаратуразнаўства: хрэстаматыя / аўт.-уклад. М. І. Мішчанчук, М. Ф. Шаўлоўская. 3-е выд. – Мінск: Інфарм.-выліч. цэнтр М-ва фінансаў Рэсп. Беларусь, 2004. – 363 с.
23. Федосеева, Т. В. Введение в литературоведение : учебное пособие / Т. В. Федосеева. – Рязань, 2011. – 212 с.

Дапаможная літаратура

24. Андреев, А. Н. Основы теории литературно-художественного творчества: пособ. для студ. филол. фак. / А. Н. Андреев. – Минск : БГУ, 2010. – 216 с.
25. Андреев, А. Н. Целостный анализ литературного произведения / А. Н. Андреев. – Минск : НМЦентр, 1995. – 144 с.
26. Корман, Б. О. Изучение текста художественного произведения / Б. О. Корман. – М. : Просвещение, 1972. – 110 с.
27. Купина, Н. А., Николаева, Н. А. Филологический анализ художественного текста: практикум / Н. А. Купина, Н. А. Николаева. – М. : Флинта, Наука, 2011. – 407 с.
28. Лотман, Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха / Ю. М. Лотман. – М. : Просвещение, 1972. – 274 с.
29. Маслова, В. А. Филологический анализ художественного текста / В. А. Маслова. – М. : Издательство Юрайт, 2023. – 147 с.
30. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 271 с.
31. Пяткевич, А. Сюжэт. Кампазіцыя. Характар / А. Пяткевич. – Мінск : Маст. літаратура, 1981. – 157 с.
32. Судленкова, О. А., Судленкова, О. Э. Практикум по введению в литературоведение: Учеб.-метод. Пособие / О. А. Судленкова, О. Э. Судленкова; Минск. гос. лингв. ун-т. – Минск : МГЛУ, 2001. – 84 с.
33. Томашевский, Б. В. Теория литературы. Поэтика / Б. В. Томашевский. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 334 с.
34. Федотов, О. М. Основы теории литературы: в 2 ч. / О. М. Федотов. Ч. 1. Литературное творчество и литературное произведение. Ч. 2. Стихосложение и литературный процесс. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 272 с.
35. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М. : Высш.

школа, 2004. – 405 с.

36. Элсанек, А. Я. Основы литературоведения: анализ художественного произведения / А. Я. Элсанек. – М. : Флинта, 2022. – 215 с.

Электронныя рэсурсы

Архівы

1. Архівы Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <https://archives.gov.by/>.
2. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://bdamlm.by/>.
3. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://niab.by/>.

Музей

4. Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://kupala.museum.by/>.
5. Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://yakubkolas.by/muzej/>.
6. Літаратурны музей Максіма Багдановіча [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://bagdanovich.museum.by/>.

Бібліятэкі

7. Нацыянальная бібліятэка Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <https://www.nlb.by/>.
8. Цэнтральная научная бібліятэка імя Якуба Коласа Нацыянальной акадэміі навук Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://csl.bas-net.by/>.

Вучэбныя дапаможнікі

9. Есин, А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения / А. Б. Есин. М., 2001. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://v61.bsu.ru/content/page/1415/hecadem/esin/esin.pdf>.
10. Рагойша, В.П. Беларускае вершаванне: вучэб.-метад. дапам. Мінск, 2011. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/55437>.
11. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша, М.П. Кенъка, Т.А. Марозава; пад рэд. В.П. Рагойши. Мінск, 2011. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/4719>.

Пры вывучэнні вучэбнай дысцыпліны «Уводзіны ў літаратуразнаўства» могуць быць выкарыстаны наступныя формы самастойнай працы: самастойнае азнаемленне з вучэбнай і даведачнай літаратурай, самастойнае выкананне індывидуальных заданняў у аўдыторыі пад кіраўніцтвам выкладчыка ў адпаведнасці з раскладам заняткаў, самастойнае выкананне індывидуальных практычных заданняў з кансультацыяй выкладчыка, падрыхтоўка паведамленняў падыўдуальных тэмах, правядзенне вучэбных даследаванняў з абмеркаваннем іх вынікаў на семінарскіх занятках.

Для арганізацыі самастойнай работы студэнтаў па вучэбнай дысцыпліне «Уводзіны ў літаратуразнаўства» рэкамендуецца выкарыстоўваць сучасныя інфармацыйныя рэсурсы: размежавіць на адукатыўным партале электронны вучэбнаметадычны комплекс, які да зваліяе вызначыць адпаведнасць вучэбнай дзеяніасці студэнтаў патрабаванням ад укацыйных стандартоў вышэйшай адукатыўнай вучэбна-праграмнай дакументацыі, утымліку пытанні для падрыхтоўкі да экзамену, спіс рэкамендаванай літаратуры.

РЭКАМЕНДУЕМЫЯ ФОРМЫ І МЕТАДЫ НАВУЧАННЯ

У працэсе выкладання дысцыпліны «Уводзіны ў літаратуразнаўства» выкарыстоўваюцца наступныя метады наўчання:

– вуснае выкладанне інфармацыйнай выкладчыкамі актыўная пазнавальная дзеяніасць студэнтаў (лекцыя, аповед, тлумачэнне, ілюстрацыя, дэманстрацыя); замацаванне вывучаемага матэрыялу;

– элементы проблемнага наўчання (проблемнае выкладанне, варыятыўнае выкладанне, частковапошукавы мэтад), якія рэалізуюцца на лекцыйных занятках;

– самастойная работа студэнта ў пас энсаванні замаца ванні вывучаемагамат эрыялу (праца з арыгінальнымі мастацкімі тэкстамі, на вукоўымі працамі, энцыклапедыямі, слоўнікамі, выкананне дамашніх заданняў);

– элементы вучэбна-даследчай дзейніасці, прымяне нне творчага падыходу, якія рэалізуюцца на практичных занятках і пры самастойнай працы студэнта.

ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ КАМПЕТЭНЦІЙ СТУДЭНТА

Для бягучага кантролю па вучэбнай дысцыпліне і дыягностыкі кампетэнцій студэнтаў могуць выкарыстоўвацца наступныя формы:

- апытанне вуснае і пісьмовае па асобных тэмах;
- тэставыя заданні адкрытага і закрытага тыпу;
- рэфераты;
- творчыя паэтычныя і празаічныя работы розных жанраў;
- аналітычная праца з ілюстрацыйным матэрыялам;
- герменеўтычная інтэрпрэтацыя мастацкіх тэкстаў.